



Экалагічнае свята "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю" Праграма мерапрыемстваў (2019 год)

9-14 верасня - экалагічны тыдзень "Чароўны край малой Радзімы" (установы адукацыі Міёрскага раёна);
- конкурс на лепшага здатчыка журавінаў

10 верасня Паседжанне клуба маладой сям'і
"Жураўлінаю сцежкай".

14 верасня - урачыстая рэгістрацыя шлюбу "Жураўлінае вяселле" (каля скульптуры
"Жураўліная вернасць", г. Міёры, плошча Леніна, 14);
- урачыстае вітанне "Жураўліная вернасць" (каля скульптуры "Жураўліная вернасць");
- міжраённы турнір інтэлектуальнай гульні "Што? Дзе? Калі?" на кубак старшыні Міёрскага
раённага выканаўчага камітэта (Міёрскі раённы Дом культуры);
- адкрыты кубак раёна па валеяболу сярод жаночых каманд (Міёрская ДЮСШ);
- конкурс "Смак журавінаў" (па збору журавінаў) сярод прафсаюзных
аб'яднанняў і жадаючых

15 верасня 09.30 – семінар "Міжнароднае супрацоўніцтва як
інструмент устойлівага развіцця Міёрскага раёна"
(малая зала Міёрскага раённага выканаўчага камітэта)

Гарадскі парк:
11.00 – адкрыццё выставы-продажу вырабаў народных майстроў "Жураўліная скарбонка"
з правядзеннем майстар-класаў;
12.00 - выступленне калектываў г. Даўгаўпілса і Крустпільскага краю (Латвійская Рэспубліка);
11.00 – 13.00 – конкурс "Жураўліны кірмаш-2019" сярод сельскіх падворкаў Міёрскага раёна;
11.00 – 15.00 – прэзентацыя сельскіх падворкаў;
13.00 – урачыстае адкрыццё свята, узнагароджанне пераможцаў раённых конкурсаў:
- па добраўпарадкаванню;
- сярод сельскіх падворкаў;
- па збору журавінаў і лепшых здатчыкаў журавінаў;
- захавальнікаў Ельні;
- "Гатуем з журавінаў разам" (ад раённай газеты "Міёрскія навіны").
14.00 – тэатралізавана-канцэртная шоу-праграма "Жураўліная нота";
16.30 – канцэртная праграма фольк-групы "РАВА";
22.00 – святочная тэматычная дыскатэка "Жураўліны опэн-эйр"

Цягам дня: Прэзентацыя пляцоўкі грамадскай арганізацыі "Ахова птушак Бацькаўшчыны":
- праца інфармацыйнага стэнда (інфармацыя пра працу ў межах праекта
"Разам для грамады і прыроды: Міёрскі раён", пра тэрыторыю Рэспубліканскага
ландшафтнага заказніка "Ельня", пра дзейнасць арганізацыі);
- назіранне за жураўлямі (кожную гадзіну адпраўленне аўтобуса ад Гарадскога парку,
праца арнітолагаў на полі, запіс на экскурсію, суправаджэнне экскурсіі);
- экскурсіі па экасцежцы (суправаджэнне спецыяліста);
- інтэрактыўная фотазона "Жураўлі і журавіны - 2019" і майстар-клас для дзяцей;
- майстар-клас "Адчуй сябе жураўлём";
- тэматычны аквагрым;
- тэматычны "Жураўліны квэст";
- выраб эка-сувеніраў.

Праектны офіс прапануе:
- работа інфармацыйнага стэнда (інфармацыя пра Праект
"Разам для грамады і прыроды: Міёрскі раён");
- майстар-клас па пляценню з траў;
- роспіс пернікаў з выявамі журавінаў і жураўліёў;
- продаж расады садовых журавінаў і дурніц (галубікі);
- акцыя "Фотасушка "Гісторыя свята "Жураўлі і журавіны Міёрскага краю";
- акцыя "Створым музей разам" (пачатак фарміравання калекцыі будучага
Музея журавінаў і
жураўліёў);
- продаж сувенірнай прадукцыі

Таксама вас чакае:
- праца прадпрыемстваў Рэспублікі Беларусь з прэзентацыяй-дэгустацыяй
і продажам прадукцыі;
- продаж журавінаў "Менш пластыка – больш журавінаў";
- выстава экалагічнай літаратуры "Журавель-асветнік" (ад Міёрскай цэнтральнай
бібліятэкі і Сектара спорту і турызму Міёрскага раённага выканаўчага камітэта);
- выстава краязнаўцы Вітольда Ермалёнка "Малая Радзіма пачынаецца з зямлі";
- дзіцячая гульнёвая праграма "Вясёлы жураўлік";
- работа моладзевай арт-пляцоўкі "Пакаленне NEXT" – квэст "Мой горад",
конкурсная праграма для моладзі;
- экапляцоўка "Новае жыццё ў абмен на крышачкі";
- "Як стварылася планета Зямля" (фільм, работа мабільнага планетарыя);
- "Журавель запрашае" (бясплатнае наведванне і экскурсійная праграма
па візіт-цэнтру "Ельня", г. Міёры, вул. Кірава, 4а).



Маршрут руху ад гарадскога парку "Паўвостраў" да візіт-цэнтру заказніка "Ельня"

- стаянка каля Гарадскога парку "Паўвостраў г. Міёры"
- візіт-цэнтр заказніка "Ельня"
- маршрут руху

ШЧЫРА ЗАПРАШАЕМ!

Праект "Разам для грамады і прыроды:
узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне
праз супрацоўніцтва мясцовай улады
і грамадзянскай супольнасці"